

Год VII.

Чэрвень

№ 7 (80).

Шлях Моладзі

... „Падымайся з нізін, сакаліна сям'я,
Над крыжамі башкоў, над нягсдамі!
Занімай, Беларусь маладая мая,
Свой пачэсны пасад між народамі.”
ЯНКА КУПАЛА.



ВІЛЬНЯ, 1935 г.

Беларуская Друкарня ім. Францішка Скарыны — Вільня, Завальная вул. № 1

З Ь М Е С Т № 7:

1. Heta my — J. Siarhijevič;
2. Naš ściah — U. Kazłouščuk;
3. Да гісторыі беларускага палітычнага вызваленія — Ад. Станкевіч;
5. * * — M. Mашара;
6. Цяжкі лёс беларускага школьніцтва — Я. Н.;
7. На сенакос! — Улад.-Ініцкі;
8. Pryjdzie čas... — Albert Strybič;
9. Над Нёмнам — Стасюк Кіслы;
- 10 Viečar — U. Bierniakovič;
11. Zjezd „KSM“ — j. n.;
12. * * — Мікола Брыс;
13. Я хацеў-бы... — А. Мілюць;
14. З выдаецкай ніві;
12. Хроніка;
13. Usiačyna;
18. Паштовая скрынка.

Грамадзяне! Выдаваныне часапісу патрэбую многа працы і грошаў. Хто выпісвае часапіс і паслья ня плаціць за яго падпіскі, знойдзе выдавецтва. Хто хоча чэсна карыстацца чужой працай і хто хоча, каб „Шлях Моладзі“ выходзіў акуратна і разывіваўся, павінен акуратна аплачваць належную за яго падпіску. Аб гэтым прыпамінем усім тым, што дагэтуль яе ўшчэ не аплацілі

BIEŁARUSKAJA ABEZCEDA. Беларуская абэцэда.

A, a —	А, а.	J, j —	Й, ѹ.	R, r —	P, p.
B, b —	Б, б.	Ja, ja —	Я, я.	S, s —	C, c
C, c —	Ц, ц.	Je, je —	Е, е.	Ś, ś —	СЬ, сь.
Ć, č —	ЦЬ, ць.	Ju, ju —	Ю, ю.	Š, š —	Ш, ш.
Č, č —	Ч, ч.	K, k —	К, к	T, t —	Т, т.
D, d, —	Д, д.	L, l —	ЛЬ, ль.	U, u —	У у.
E, e —	Э, э.	Ł, ł —	Л, л.	Ü, ü —	Ү, ү.
F, f —	Ф, ф.	M, m —	М, м.	V, v —	В, в.
G, g —	Г, г.	N, n —	Н, н.	Y, y —	Ы, ы.
H, h —	Г, г.	Ń, ń —	НЬ, нь.	Z, z —	З, з.
Ch, ch —	Х, х.	O, o —	О, о.	Ž, ž —	Ж, ж.
i —	I, i.	P, p —	П, п.	Ź, ź —	ЗЬ, зь.

„Шлях Моладзі“

МЕСЯЧНЫ ЧАСАПІС БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ.

Цана асобнага нумару 30 гр.

Падпіска на 3 месяцы 50 гр., на паўгода — 1 зл., на год — 2 зл.

Заграніцу — ўдвай даражэй.

Цана абвестак паводле ўмовы.

Адрас Рэдакцыі: Вільня (Wilno), Завальная № 1—2
Рэдакцыя адчынена ад гадз. 9 да 3-яй папаўдні.

Шлях Моладзі

МЕСЯЧНЫ ЧАСАПІС БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ.

Год VII.

Вільня, Чэрвень 1935 г.

№ 7 (80).

НЕТА МЫ.

Chmara ciomnaja navisšy
Üściaž tryvaje nad taboju,
Vioska! Vioska—ty prvykšy
Być biazdolnaj siratoju!

Dzie-ž i chto tvaje syny?
— Heta my! Heta—my!

Z harapašnaj starany
Maładyja sakały,
Šumnakryłyja arły...
Rviomsia my!

Chto ciabie uzbudzić, vioska?
Chto pakliča da žjadnańia?
Chto pakaža volny, prosty
Šlach da sonca, da švitańia?
Chto prahonić tvaje sny?

— Heta—my! Heta—my!
Z harapašnaj starany
Vyšli družna na prastor
I da sonca i da zor
Rviomsia my!

Pádyjmaj-ža hramadoju
Ściah svoj bieł-čyrvona-bieły,
Vioska! Vioska—my z taboju!
Dyk napierad! Družna, śmiela, I bolš nia budź pakutny!
Biełaruskija syny!

— Heta—my! Heta—my!
Z harapašnaj starany!
Z novaj silaju ū žycci
Na zmahańie zła ū byćci
Rviomsia my!

J. Siarhijevič.

НАШ ŚCIAH.

(*Naśledvańie M. Kanapnickaj*)

Ściah tkała naš žyvaja moc,
Što śmierci nie baicca,
U chmarnych dniach, hľuchuju
[noč,
Dzie duch svobody śnicca.

Iz kryūdy sotniami hadoū
Viłasia nitka nova;
Iz ducha našych pradziadoū
Tvaryłasia asnova.

Naš rodny ściah jość na kii,
Uziatym z duba ū poli,
Što vyras z baćkauskaj ziamli,
Puściušy korań voli.

Nichto nia vyrvie nam ściahu,
Što z buraj razaujecca,
Keli na rodnym nam šlachu
Duch voli adaźviecca.

Ściah maje naš adziny klič,
Praūdzivy i mahutny:
Zmahajsia i pracuj, Kryvič,
Dyk napierad! Družna, śmiela, I bolš nia budź pakutny!

Ściah daŭ nam moc, jon nas
[viadzie,
Kab kraj advahaj žmieryc.
Toj tolki chaj za im idzie,
Chто ū pieramohu vieryc.

Uł. Kazłouščyk.



Да гісторыі беларускага палітычнага вызваленъя.

§ 2. Прынцып нацыянальнасьці ў беларускай
вызвольнай справе і традыцыйная
залежн асьць. (праца)

16.IX.1917г. соцыялістычныя і дэмократычныя групы Вільні, сярод якіх былі і беларусы, ладзілі веча, на якім дамагаюца самастойнасьці Літвы і Беларусі, як дзяржаўнай адзінкі.¹⁾

Узноў-жа ў сінегні таго-ж 1917 г. соцыялістычныя і дэмократычныя партыі Вільні выдалі супольную дэкларацыю, у якой падчырківаюць права кожнаму народу на самаизначэнне, а Літву і Беларусь разважаюць як нешта цэлае і непадзельнае. Вось даслоўны зъмест чатырох пунктаў гэней дэкларацыі.

1. Przy określaniu terytorium naszego kraju, za jądro którego dotąd należy uznać dzisiejszą część okupowanej Litwy i Białej-Rusii, — granice ostateczne uzależniamy od całokształtu wspólnych potrzeb i interesów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które znaleźć mogą swój wyraz w politycznym ciążeniu pozostazej części do zcałkowania.

2. Ustrój polityczny Litwy i Białej Rusi winien odpowiać interesom mas ludowych z zagwarantowaniem praw mniejszości narodowościowych (autonomja personalna) i wyraz swój znaleźć musi odpowiednio do swoich warunków życiowych kraju w organizacji państweowej w postaci rzeczywistej demokratycznej.

3. Jedynym prawomocnym wyrazicielem woli całej ludności kraju przy powzięciu decyzji o przyszłych losach, granicach, stosunkach do krajów ościennych i formie organizacji prawno-państwowej Litwy i Białej-Rusii być musi Sejm ustawodawczy, wybrany przez całą ludność kraju" na dэмократычных падставах і пасыля адыходу з краю акупацыйнай улады.

4. Wszelkie układy, zabowiązania i wyrażenia woli w imieniu kraju, czynione bądź przez Radę Litewską, bądź przez inne poszczególne zrzeszenia lub instytucje, — poczytywane być winny za przywłaszczenie nienależnych im praw, za fałszowanie opinji publicznej i akty w żadnej mierze kraj nie obowiązujące".

Ад беларусаў гэну дэкларацыю падпісалі: Беларуская Соц.-Дэм. Група і Беларуская Соцыялістычная Грамада.²⁾

1) L. Abramowicz — Problem Litwy podczas wojny, бач. 24.

2) L. Abramowicz — там-же бач. 25.

Але былі ўжо выступленыні віленскіх беларусаў і за ўсю Беларусь, але так-жа злучаную з Літвой. Так напр. у чэрвені 1916 г. дэлегаты Бел. Нац. К-ту ў Вільні былі на III Конфэрэнцыі народаў у Лёзанне і выступілі з мэмор'ялам, які канчаўся гэтак: „Цяпер, дзякуючы III Конфэрэнцыі народаў, мы маем магчымасць першы раз за 120 гадоў выявіць цывілізаванаму съвету аб поўной нашай бяспрайнасці, ад якой мы пакутавалі ў расейскай дзяржаве. Мы просім у цывілізаваных народаў спогаду нам і падтрымання, каб прымусіць да пашаны нашых нацыянальных і культурных правоў. Мы можам урэшце спадзявацца, што, які-быў канец вайны, народы Эўропы памогуць нам забясьпечыць Беларусі ўсе палітычныя і культурныя права, якія дадуць нашаму народу магчымасць вольна разъвіваць свае інтэлектуальныя, моральныя і эканамічныя сілы, і што гэтыя права дадуць нам магчымасць стацца гаспадарамі на нашай уласнай зямлі“.¹⁾

Узноў-жа ў жніўні 1917 г., ужо пасля рэвалюцыі ў Расеі, Бел. Нац. К-т у Вільні прыняў палітычную дэкларацыю, у якой, між іншым, спатыкаем гэткія пункты: „1) Незалежнасць і непадзельнасць Літвы, 2) Унутраное разгрнічэнне аўтаномных Беларускай і Літоўской зямель паводле матчынай мовы жыхароў“.²⁾

1 верасня 1917 г. ад усяго арганізаванага беларускага грамадзянства была выслана тэлеграма ў нямецкі парламант; у тэлеграме выражана падзяка немцам за прызначаные самаўраду на беларуска-літоўска-латыскіх землях і выражаеца надзея, што немцы памогуць зразлізаваць палітычныя ідэалы ўсяго беларускага народу „на падставе лучнасці з этнографічнай Літвой і Курляндый“.³⁾

У сінезні 1917 г. прадстаўнікі бел. арганізаванага грамадзянства ў Вільні пераслаі нямецкаму канцлеру тэлеграму, у якой дамагаюцца:

„Каб беларуска-літоўскія землі акупациі становілі незалежную сувэреннную дэмократичную дзяржаву, зложеную з дзіўбых аснаўных аўтономных нацыянальных тэрыторыяў: беларускай і літоўской, у найцяньнейшай еднасці з Курляндый.

„Беларускае грамадзянства горача жадае, каб у імя права на непадзельнасць беларускага народу, разрэзанага лініяй фронту, і ў імя еднасці ўсіх беларуска-літоўскіх зямель да ўспомненай дзяржаўнай арганізацыі, заўсёды становішчай ядро Вял. Кн. Літоўскага, была далучана і рэшта беларускіх зямель, як часць да цэлага“...

1) Антон Навіна — Бел. паліт. лозунгі, бач. 9.

2) там-жа, бач. 9—10.

3) L. Abramowicz — Problem Litwy podczas wojny, бач. 128.

Урэшце 25, 26 і 27.I.1918 г. у Вільні адбылася Конфэрэнцыя прадстаўнікоў усіх беларускіх палітычных кірункаў. Конфэрэнцыя гэта прыняла рэзолюцыю, галоўны зъмест якой такі-ж, як і папярэдній тэлеграмы. У канцы толькі памешчаны гэткі характэрны дадатак: „Конфэрэнцыя заяўляе, што яна не прызнае за голас Літоўска-Беларускага Краю пастанову Літоўскай Рады (Тарыбы — А. С.) і не прыме на сябе выданых ёю палітычных абязацельстваў”.¹⁾

Гэтак выглядала беларуская палітычна-вызвольная думка за часоў сусьветнай вайны і расейскай рэвалюцыі ў Зах. Беларусі пад нямецкай акупацыяй. У сутнасьці сваёй ня іншай яна была і ў Усходній Беларусі. І там так-же ўшчэне спатыкаем ідэалу сувэрэннай незалежнасці Беларусі, а толькі ідэал яе вольнасці і самастойнасці ў граніцах расейскай федэрацыі.

15.III.1917 г. у Петраградзе паявілася беларускай народнай арганізацыі дэкларацыя, зъмест якой між іншым гэткі:

....Верым, што Устаноўчы Сойм рашыць слушныя справы і рэарганізуе Расею на асновах Рэспублікі Фэдэральнай, бо толькі па гэтай дарозе магчымым ёсьць правільнае развязанье грамадзка-дэмократычных пытанняў усіх народаў Расеі агулам і Беларусаў у асобнасці”...²⁾

25.III.17 г. у Менску адбылася нарада Бел. Соц. Грамады, на якой прыняты былі між іншым наступныя характарныя пастановы:

2. „Паддзержваючы тымчасовы ўрад, Бел. Соц. Грамада энэргічна будзе рыхтавацца да ўстаноўчага сойму, агітуючы за фэдэральную рэспубліку, за аўтаномію Беларусі і г. д.

5. Выказваючыся за аўтаномію Беларусі ў фэдэральнай рэспубліцы расейскай, конфэрэнцыя пастановіла падрабязна апрацаваць гэтую справу, устанаўляючы граніцы Беларусі ў згодзе з вялікарусамі, літоўцамі, украінцамі, палікамі і г. д.”³⁾

Таго-ж 25.III.17. ў тым-жа Менску адбыўся зъезд прадстаўнікоў усіх палітычных партый, які ад свайго імя выслалі ў Петраград да тымчасовага расейскага ўраду дэкларацыю. Дэкларацыя гэта між іншым заявіла:

....Беларускі народны зъезд шчыра жадае ўзяць удзел у супольнай справе дзяржайнага ўпарадкаванья вольных народаў Расеі і ёсьць пракананы, што яго нацыянальны к-т, імкнучыся да палепшаньня быту ў родным краі і апіраючыся на краёвых элементах Беларусі, аддастца услугі

1) З уласнага архіву (А. С.).

2) L. Abramowicz — там-жа, бач. 124.

3) L. Abramowicz, там-жа, бач. 125.

агульна-дзяржаўнаму развою ў Расей на падставе фэдэрацыйнага, дэмокр.-рэспубліканскага ладу”¹⁾)

У траўні месяцы, таго-ж 1917 г. там-жа ў Менску адбыўся зъезд беларускага каталіцкага духавенства. На гэтым зъезьдзе, між рознымі іншымі справамі, былі разважаны справы палітычныя, у якіх была прынята рэзолюцыя: „Зъезд дамагаеца шырокай аўтаноміі ў Расейскай фэдэрацыйнай дэмократычнай Рэспубліцы”.²⁾

Агулам, калі прагледзім беларускія газэты і іншыя друкі за ўесь 1917 год, што вышлі ў Усходній Беларусі, калі настала ў Расей царскай улады, дык праканаеся, што ідэал аўтаномнай Беларусі сфэдэраванай з Расеяй, быў агульны.

Такім чынам, хоць у гэтым часе прынцып нацыянальнасьці глыбока пранік і ў беларускую палітычную думку, то ўсёждыкі ён яшчэ да канца тут не насьпеў і ня выліўся покульшто ў ідэал беларускай сувэрэннай дзяржаўнасьці. Сувэрэннасць беларускага народу яшчэ да канца 1917 г. беларусы дзялілі: на заходзе—з Літвой, а на ўсходзе—з Расеяй. Але яшчэ колькі месяцаў і беларуская палітычная думка выльеца ў ідэал Беларусі незалежнай, сувэрэннай.

* * *

Ты ізноў запяяў, развязёлы.

Ты ізноў запяяў, салавей!

І адкуль столькі радасьці кволай,

Што хвалюецца ў песні тваей?

Кожны раз, як я слухаю трэлі,

Пералўныя трэлі твае,

У грудзёх маіх бродзючым хмелем,

Уся кроў падпывае табе.

Знаю—радасьць твая не даўгая,

Хоць бурліва, як песня твая,

Толькі міг, адзін міг пратрывае,

Пакуль у пышным расцьвеце зямля.

І хоць радасьць твая так каротка,

І хоць песня патухне з зарой,

Усё-ж ночку, тэй смагай салодкай,

Ты пануеш над соннай зямлёй.

Так і ты пэўна сэрца поэта,

Пэўна смагай, тэй самай жывеш?

І між гора, нядолі і бедаў

Ты пра сьветлую радасьць пяеш.

M. Машара.

1) L. Abramowicz, там-жа, бач. 125—126.

2) З уласнага архіву (A. C.).

Цяжкі лёс беларускага школьніцтва у Польшчы

Парушаная няведамай польскай вучыцелькай у „Кіг. Wil.“ справа патрэбы для беларускае моладзі беларуское школы, ня выклікала прыхільнага водгаласу ў польскай прэсе і ў польскіх кіраўнічых кругох. Затое вельмі ахвотна гэтая кругі ўхапліся за яўна-хвальшывыя цьверджаныні аб непатрэбе беларуское школы і за дзікія пляны рэнэгата, кар'ерыста нейкага Шантэра, ня гледзячы на тое, што выклікалі яны сярод беларусаў і наагул разумнейшай часткі грамадзянства адгалоснае абурэнъне.

Выразна прыхільнае для беларусаў у гэтай справе занялі становішча „Przegląd Wileński“ і літоўскае ковенскае радыё (ў аўдыцыі з 2.VI), якія востра скрытыкавалі польскую школьнную палітыку адносна беларусаў і цьверджаныні ды пляны Шантэра.

Пагана-ж выкарыстаў, у № 36 „Wiadomości Literackich“ з 30.VI сёлета, цьверджаныні Шантэра Е. Вышомірскі, пішучы аб 25-тых угодках беларускага тэатру. Е. Вышомірскі, адзін з галоўных супрацоўнікаў віленскага абшарніцкага „Słowa“, у сваіх разважаньнях дакаціўся нават да таго, што беларусы ня маюць ані свае гісторыі, ані літаратуры. Гэтamu панку здаецца, што як ён чаго ня знае, дык гэтага і няма.

Дзіўная рэч, як гэтая людзі ня любяць праўды і як яны хапаюцца за кожную хлусьню, так, як быццам яна ім паможа запыніць беларускі адраджэнскі рух і пахаваць яго. Яны ніяк ня могуць сабе дараваць, што збеларусамі хочашня-хочаш трэба лічыцца, ды што ўжо найвышэйшы час даць ім родную беларускую школу.

Трэба сказаць, што Шантэр і Вышомірскі—гэта клясычныя рэпрэзантанты паглядаў на беларускую справу сучасных санацыйных кругоў, дзякуючыя каторым справа беларускага школьніцтва пад Польшчай стаіць у тупіку, а не-здаволеныні беларускіх масаў і анальфабэтызм растуць. Да чаго гэта ўсё давядзе — пакажа будучыня. У кожным разе ня выйграець на гэтым напэўна і польская палітыка...

Праўда, апошнім часам ходзіць па Вільні вестка аб tym, што ў Віленскай Школьнай Кураторыі спэцыяльная камісія, зложеная з урадаўцаў Кураторыі і беларускіх вучыцялёў, апрацавала беларускую чытанку для 3-га аддзелу пачатковых школ і што гэта чытанка ў хуткім часе мае быць выдана. Апрацоўваецца, быццам, так-же беларуская чытанка і для 4-га аддзелу. Апроч таго, гэтае-ж Кураторыюм зьбіраеца выдаць беларускі съпэйнік, у якім мае быць 75 беларускіх народных песніяў, сабраных і апрацаваных грам. Р. Шырмай. Што і як з усіх гэтых плянаў збудзеца—няведама, бо яны патрабуюць зацьверджаныня Міністэрства.

Асьветы; ды памятаем мы йшчэ добра „беларускі“ лемантар Любіч-Маеўскага, выданы Дзярж. Польскім Выдавецтвам. Ды ўрэшце выданье пару бел. падручнікаў нават здалёку на вырашае справы беларускага школьніцтва пад Польшчай.

У Латві

Ня так даўно атрымалі мы з Латвіі вельмі прыемную вестку аб тым, што Міністэрства Асьветы Латвіі нарэшце прыйшло з помачай беларусам у здабываньні асьветы і выдала пабеларуску трох наступных падручнікі: 1) „Беларуская Азбука“ В. Бароўскай, 2) „Географія Латвії“ Эд. Томаса і Ю. Навасёлава ў перакладзе беларускага поэта Пётра Сакала-Масальскага і 3) „Гісторыя Латвії“ О. Свэнэ ў перакладзе таго-ж П. Масальскага.

Усе гэтая трох кніжкі багата ілюстраваны і выданы на добрай паперы. Аставалася толькі прывітаць выхад гэтых кніжак у съвет і падзякаваць Мін. Асьветы хоць у гісторыі О. Свэнэ ёсьць даволі многа тэндэнцыйных мясцоў.

Але, на вялікі жаль, нядоўга прыйшлося цешыцца гэтай весткай, бо вось усьлед за ёй прыйшла новая і страшная вестка, аб тым, што Кабінет Міністраў Латвіі пастановіў зачыніць Дзёзвінскую Дзяржаўную Беларускую Гімназію.

Беларускае грамадзянства ў Латвіі моцна ўстрывожанае гэтай пастановай ураду, энэргічна робіць стараньні, каб гімназію ўратаваць. Мы гэтая стараньні цэлай душой падтрымліваем, бо-ж ліквідацыя беларускай гімназіі ў Дзёзвінску—гэта нячуваная крыўда для беларусаў. І калі латвійскі ўрад сапраўды правядзе сваю пастанову ў жыцьцё, то беларускі народ ніколі гэтага не забудзе, а ў будучыні належна прыпомніць латышом, якія, здаецца, зусім ужо забываюць аб тым, як крыўдна было ім-же самім, калі ня мелі магчымасці вучыцца ў роднай школе.

У Літве

У № 7 „Шл. Мол.“ сёл. пісалі мы аб справе беларускага школы ў Літве. Нязнаючы дасканальна, з якіх прычын бел. школ там дагэтуль няма, мы дапускалі, што можа яны знаходзяцца, да пэўнай меры, і ў самых беларусаў, якія мо' праз сваю неахайнасць, ці нясьведамасць не парупіліся належна аб сваей школе. У адказ на гэта атрымалі мы ад старш. Бел. Навукова-Краязнаўчага Т-ва ў Латвіі грам. К. Езавітава паведамленье, у якім ён, паклікаючыся на дакументы і цыфры, съцвярджае, што ў 1922 г. былі паданы беларусамі ў Літве заявы да літоўскіх уладаў на адчыненне 22 пачатковых беларускіх школ. Пры тым грам. К. Езавітаву цвердзіць, што ў Літве жыве беларусаў калі 40.000 гсоб.

Гэта, ясна, яшчэ больш пацьвярджае патрэбу беларускіх школ у Літве, якія, як мы ўжо пісалі, маглі-б адыграць паважную роль у літоўска-беларускіх адносінах на карысць абодвух гэтых народаў.

Я. Н.

НА СЕНАКОСІ



УП/1035

Сонца ўзьбегла на нябёсы,
Распусьціла съветлы косы,
На лугі лье цяліню.
На лугох ляжаць пракосы,
На пракосах зъязюць росы
Дыямэнтамі агню.
Ветрык ціхі, безгалосы,
Халадком на сенакосы
Падыхае аж з-за гор.

За гарамі — ніў палосы,
А за імі — у нябёсы
Үпёрся сіні, сіні бор.
Там, дзе бор адвёў адкосы,
Хаты кураць папяросы
І дымяць сабе, дымяць.
З дымам звон ідзе ў нябёсы...
Людзі клеплюць, востраць косы.
Іх чакае сенажаць.
Улад-Ініцкі.

Pryjdzie čas...

Sercu i dušy, darahaja Kraina, kali-ž Ty pačuješ svaju siłu i mahutnaść i pračchnieśśia da sonca?

Ty-ž pomniš minuļu svaju vialikuju slavu, a ū žylach Tvaich bystra pływie kroū Tvaich daūnych słaūnych vajakaū, katorych imia byliviedamy ad Čornaha, až da Bałtyckaha mora. A siańnia?...

Tabie nia treba ab hetym pisać.. Ty sama znaješ dobra svaju kryūdu, ślozy i boli... I nichko kryūdy Tvaje nia ūtoić..

Ale Ty nia bojsia, varožych siłaū, jakija ūściaž Ciabie trujuć, bo narod Tvoj pračychajecca, ustaje.. Zapalvaj adno ū sercach jaho ahoń pryhožych paryvaū i abudžaj u dušach jaho hłybokuju luboū k sabie, kab u čas, kali praz nahramadžanyja chmary niadoli prabje zyzkak małanki i ražniasiecca kruhom hrom, mahli jany čviorda zmahacca za Tvaje pravy.

Tady, rodnaja Kraina, paūstanieš i zajmieš „svoj pačesny pasad miž narodami“. Tady napeūna załapoča nad Taboju bieła-čyrvona-bieły štandar z „Pahoniaj“!..

A. Strybuć.

Над Нёмнам

Месяц травень красаваўся па ўсей Беларускай зямлі... ўсю прыроду абудзіў да новага жыцьця... А вецер-хіург трос і ламаў усе сухія, няздолъныя дасамастойнага жыцьця расыліны, даючы, такім чынам, больш магчымасцяў развіваца расылінам здаровыем.

А зямелька-матуля, із сваіх сырых грудзей давала ажыўчыя сокі і лекі расылінам, якія лячылі раны, заданыя ім марозам.

Сонейка прыпякала... Птушкі пяялі на рознародныя тоны і лады. Па верхавінах дрэў, убранных у зелень і кветкі, ад часу да часу пралятаў вецер-танцор.

— Цудна і пекна было надварэ!

Пэўна не адзін „ясна-вяльможны пан”, лежачы над Нёманам, раскашаваўся чарам прыроды і думаў: „Эх, каб гэта налажыць манаполь на красуню-прыроду: вось меў-бы даходы”... Але былі гэта толькі лятуценныі.

Сьветлы Нёман рознакалёрнай істужкай плыў няўтомна праз горы і даліны, адбіваючы жывыя малюнкі берагоў. Плыў ён ля старых пушчаў, малых сумных лозаў, ды векапамятных дубоў. Дзе былі перашкоды — ламаў іх сваей ма-гутнай сілай, быццам паказваючы, як мае змагацца беларускі народ за свае правы.

Сонца, пазіраючы на Нёман, купала свае косы ў чыстай вадзіцы, а пасля апускалася па небасхіле, хаваючыся за цёмны лес. Дрэвы ветліва ківалі яму галінкамі, шэпчуучы бывай... бывай...

Нёман плыў далей, гонячы хвалю за хваляй.

Ціха надходзіла ноч, запальваючы на небе зоры...

Вузенъкай сьцежкай між лесу да мосту на Нёмне йшла маладая жанчына, прытуліўшы да грудзей дзіцятка. Ішла яна нэрвова, быццам скрадаючыся да чужой хаты. Калі-ж падходзіла да самага мосту, выглядала як п'янай.

На думку, з якой мэтай сюды прыйшла, ўздрыгнулася, а стаўшы на масыце, узвалілася ўсім цяжарам цела на парэнчу і трывожна азірнулася кругом. Нікога нідзе ня было. Шумеў толькі лес і дзеся здалёка гукала сава.

Жанчына падышла да прыдарожнага каменя і хутка ўкінула яго ў торбу, ды дрыжачы прывязвала шнурочкам дзіцячую шыйку да яе.

Нёман зірнуў і грозна заварушыў хвалямі быццам пра-чуваючы нешта страшнае.

Жанчына вяла з сабой барацьбу... Здавалася што нехта шаптаў ёй на вуха:

— „Кі-дай, — кі-дай!... — Ну, раз... два...“

— „Кідай, кідай... Замуж выйдзеш... Ну... Ніхто ня бачыць!“

У той аднак мамэнт, як мела выкананаць свой страшны плян, маладая маці пачула к дзіцяці неагранічаную любоў...

Галава ёй закружылася, вочы набеглі сълёзамі і інстынктоўна затрымалася; прытуліла да сябе моцна дзіцятка, а камень кінула ў Нёман.

Зыйшла з мосту і не пайшла дарогай, а ў гушчар лесу над Нёманам. Прыврода, быццам знаючы, замест крэсла паставіла ёй камень, замест пярыны паслала мох, а кругом, як съцены, акружылі векапамятныя дубы і ёлкі.

Зараз выплыў месяц і асьвяціў усё. Ціхі ветрык на вяршынках дрэў выйгрываў калыханку, а Нёман уторыў яму, б'ючы хвалямі аб берагі.

Гэтая нязвычайнайя абставіны йшчэ больш зварушылі душу маладой маткі, якая пачала сваю споведзь:

„Дарагія Вам, толькі вам, нямым съведкам скажу праўду...” I паплылі яе думкі, як ручай праз горы, аб тым, як пайшла ў места служыць да багатых людзей, як паслья скрыўдзілі яе і аб тым як апышнела тут, у лясным гушчары.

Нёман запісваў усё гэта ў сваіх хвалях, а з вяршын дрэў пачуўся съпей:

Хто моцны духам, вынясе зъдзекі,
Хоць-бы і цела вораг зламаў —
Той ад жыцьця адыйдзе на векі,
Хто ў зъдзеках тых духам упаў.

Сонейка запальвалі ўжо зару, авбвяшчаючы свой усод, як маладая жанчына з дзіцяткам пасльпешна йшла ў родную вёску...

Стасюк Кіслы.

Viečar

Viačerniaja viaśnianaja cišynia baić čaroūnyja kazki. Nieba z ziamloj zaručyliśia i dremiać u abniaćciach supakoju.

Nichto iz žyvych nie narušyć hetaj harmonii lubovi, jakuju vytvaryū viaśniany viečar miž ziamloj i niebam.

Zadumaūšsia stajać vysokija sosny i pažirajuć, zdzięlenyja, u lazurnuji dalačyniu nieba.

Dzieś azvaūsia zvon z carkoūnaj viežy: bom...bom..bom... Byccam tolki jon adzin adčuvaŭ svaim śpižovym sercam viaśniany nastroj viečara.

I praūda, ludzi sučasnyja niazdolnyja zrazumieć, što znaczyć hetaja cišynia i nastroj. Jany zasklapili svaje sercy ū mäterjalnej škarłupie štodiennych intaresaū.

Ščašlivy adnak toj, chto čytaje adkrytuju knihu pryrady i kamu baić kazki čaroūnaja cišynia viaśnianaha viečara, праз katoruju havoryć Pradviečnaja luboū.

Uł. Bierniakovič.

Žjezd „K.S.M.”

„Хотя мы и в новой коже,
Но сердце у тебя все тоже”...

Z bajki Kryłova.

Ad 29 červienia da 1 lipnia sioleta ū Vilni adbyvaūsia žjezd delehatau mužčynskich i žanockich addziełaū „Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży“ vilenskaj dyecezii.

Heta „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży“, ci skaročana „KSM“, jak my ūžo pisali ū № 6 „Śl. Mol.“, žjaūlajecca polskaj ksiandzoūska-endecckaj arhanizacyjaj, viedamaj da 1934 h. na našych ziemlach p.n. „Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej“, jakoje zmianiła svaju nazovu dziela taho, kab prykryć polski nacyjanalizm zvonku i hetym samym pryciahnuć da siabie bliżej biełaruskuju katalickuju moładź. Addzieły hetaha „Stowarzyszenia“ na pravincy arhanizujuć polskija ksiandzy z arhanistymi pad naciskam vilenskaha arcybiskupa, zapiswajući ū siabry „KSM“ zakrystyjanaū, chlapcoū, katoryja ū čas imšy služać, kaścielnych charystaū i charystak, a tak-ža ūsiu moładź, jakaja nosić u pracesii charuhvi, aŭtarykii i inš. Takim sposabam, biez vialikich natuhaū, arhanizacyja heta «razrastajecca»...

U padobny sposab «razrośśia» i vyšejnazvany žjezd *de-lebataū „KSM“*, na jaki zdalok papryjaždžała pa adnamudvuch čałaviek z štandaram, a z vilenskich i padvilenskich addziełaū ksiandzy papryhaniali ūsich «miortvych dušaū» i paśla parastaūlali ich pa 3 da kožnaha štandaru. Itak žjezd, a asabliiva pachod praz miesta, katory vioū z šablaj(?)! adzin z kiraūnikou «KSM» pierad arcybiskupam Jałbžykoūskim byū „imponujący”...

Hety žjezd, jak i ūsia praca «KSM», adbyvaūsia pad prykryükaj katalictva. Prykryūka heta; adnak, uściaž spadała i tady vyhladała sapraūdnaje endeccka polonizatarskaje abličča „KSM“ na našych ziemlach. Česam navat prykryūku katalictva adsuvali sami pavadyry „KSM“. Rabiū heta i arcybiskup Jałbžykoūski, z jakoha pramovaū niaslo polskim nacyjanalizmam i jaki, majući pierad saboj pieravažna niaśviedamuju biełaruskuju moładź, nie pastydaūsia ūsich nazwać moładzaj *polskaj*, ani słoūcam nie ūspaminajući ab biełarusoch i litoūcach. Z hetaj pramovy arcybiskupa, na akademī „KSM“ 29 VI, prasiaknutaj polskim nacyjanalizmam, śmiajalisia navat čvairozyja ducham učašniki žjezdu. Treba pry hetym zaznačyć, što pramovy niekatorych śvieckich pavadyroū «KSM» byli mienš polska-nacyjanalistyčnymi, jak pramova arcyb. Jałbžykoūskaha.

Inšyja pavadyry „KSM“ uściaž nazyvali hetu arhanizacyju „stražnicą polskości“ i zaklikali da pracy dla dobra Palakoū.

Vielmi dobra ab charaktary „KSM“ śviedčyć toje, što niekatoryja učašniki žjezdu jaho, mieli znački samaj jaraj en-

neckaj arhanizacyi, h. zv. „miečyki“, a tak-ža i toje, što ū him-die „KSM“ piajeca pierad usim ab budovie „Polski nowej“...

Treba adnak skazać, što „KSM“ — „stražnica polskości“, pamima taho, što ksiandzy ūpisali ū jaje dahetul až 15,000 asob, nia moža navat utrymacca na papieri. Bo voś delehat z Vaūkavyska, na naradzie 30.VI u zali na Metropolitalnej 1, u sva-im dakładzie zajaviū, što ū ich staranie „KSM“ raspadajecca i kali centrala nia prýše instruktaroū, dyk zusim razvalicca.

Ab słabaści „KSM“ śviedčyć tak-ža i toje, što pravincy-janalnyja jahonyja addzieły nia płaciać składak u Centralu. I tak, naprykład: u 1934 hodzie, zamiest wyznačanych 2000 zł., zapłačana tolki 202 zł. (džvieście dva).

Charakterna tak-ža, što siabry „KSM“ — jak šcvierdzili pramoūcy na ūspomnienaj naradzie — žjaūlajucca sapraudy siabrami hetaj arhanizacyi i vykonvaujuć svaje abaviazki tolki tady, kali na ich hladzić ksiondz, ci inšy načalnik „KSM“, a pašla ab usim zabyvajucca i stydajucca svajho siabroūstva ū „KSM“.

Heta ūsio zusim zrazumiełaje. Bo «KSM» dla našaj moładzi jość arhanizacyjaj zusim čužoj. Niaśviedamaja bieł. moładź adčuvaje heta instynkoūna. Hetkaje „KSM“, jak jano jość, nia moža pryniaści karyści Katalickamu Kaściołu i nia moža ūzhadavać dobrych katalikou i hramadzian. Dy „KSM“, faktyčna spravaj zapraūdnaha katalickaha ūzhadavańia moładzi nie zajmajecca, — jano zajmajecca pierad usim polonizacyj bielarskaj i litoūskaj katalickaj moładzi i niedapuskaje da jaje bielarskaha kulturnaha žyvoha i drukavanaha słova.

A tak być nie pavinna.—Katalickaja arhanizacyja nia śmieje nikoha vynaradaūlać. Naadvarot,—jana pavinna vučyć usich šanavać svaje narodnyja asabliwaści, zvyčai, movu, kulturu, dajučy roūnaje prava da ražvićcia dla kožnaj nacyi.

Ničoha z hetaha, jak i sapraūdnaha katalictva ū „KSM“ na našych ziemiach niama, a ū adnosinach da katalikou nie-palakoū panuje ūsieūladna tut zapiarečańie ich nacyjanalnaści. Katalictva „KSM“ — heta tolki prykryūka zendečanaha pol-skaha šovinizmu — i tolki.

Nie daloka zajęchała ū našym Kraju na hetkim „katalicie“ polskaja endecyja i nie daloka zajedzie na imi „Katalickie Stowarzyszenie Młodzieży“. Nia siaŕnia, dyk zaūtra, a biełarskaj moladzi adčyniacca vočy i jana zrazumieje čym usio heta padroblenaje „katalictva“ pachnie; zrazumieje, što praz hetkaje „katalictva“ imknulisia čužyncy vyvrać ad jaje rodnuju dušu, a pašla i ziamielku. A tady budučnia napeūna budzie niamilaserna mšcicca. Paciarpieč-ža pry hetym moža mocna i Katalicki Kaścioł, choć vinoūnikam usich bied astaniecca nacyjanalistyčna-polskaja zaśleplenaś sučasnyah i papiarednich polskich hie-rarchau Katalickaha Kaścioła na biełarskich ziemiach.

Čas bylo-b apomnicca!

j. n.

* * *

Да ўсіх маё сэрца мяккое,
Як чырвоны, стары бурак.
І прыветнае слова такое
Я выймаю з душы—вось—так
Да ўсіх мой погляд прыхільны, і ніхто, акром
Пагодны такі, як цяпер...
Вы ня чуеце недзе ў Вільні,

Як я сэрца ўліваю ў верш.
Ды адна бяды —
Мае вочанькі
Прызакрыты доляй ліхой...
Не пачуе голас мой.
Мікола Брыс.

Я ХАЦЕЎ-БЫ...

Я хацеў-бы пяць, як пяе
Майскім раннем ў бары салавей.
Я хацеў-бы, каб песні мае
Заклікалі да працы людзей...
Я хацеў-бы зывінець, як зывініць
Той магутны вялізарны звон...
Я хацеў-бы Народ свой ўзбудзіць,
Каб ён съкінуў адвечны свой сон...
Я хацеў-бы гудзець, як гудзе
У полі вецер гульлівы з дажджом.
Я хацеў-бы ў жыцьці—барацьбе
Зыгінуць съмелым і гордым байцом...
Я хацеў-бы шумець, як шуміць
Цёмнай ноччу пагудзісты гай...
Я хацеў-бы моц злую разьбіць,
Што руйнуе радзімы мой край...

А. Мілюць.

З выдавецкай нівы

Пачынаючы ад гэтага нумару, у „Шляху Мол.“ будзем стала вясьці кароткі крытычна-бібліографічны аддзел для беларускіх выданьняў. Наўперед падамо агляд 2-гой кніжкі час. „Калосьсе“ і № 1 „Студэнцкай Думкі“, а пасля пярайдзем да кніжак, якія апошнім часам выйшлі з друку.

„Калосьсе“ кн. 2 — літаратурна-навуковы часапіс, выходзіць раз у тры месяцы. Рэдагуе Рэд. Калегія. Выдае Бел. Інстытут Гасп. і Культ. Вільня 1935 г. 64 бач. 8^o. Цана кніжкі 1 зл. Гадпіска на год 4 зл. Адрэс: Рэд. Вільня, Завальная 1.

Зъемест часапісу паважны і цікавы. У літаратурным аддзеле новыя творы М. Машары, паміж іншымі вельмі прыгожая поэмка «Русалкі», верш Н. Арсеневай, апавяданьне Н. Дальнага, вершы Хв. Ільяшэвіча і А. Бярозкі, а так-жэ вершы Я. Пушчы і вельмі прыгожае апавяданьне М. Лынькова, п. н. „Воўчы лог“, перадрукаваныя з савецкіх выданьняў.

Трэба сказаць, што лепшыя творы бел. поэтай і пісьменнікаў у БССР сваій мастацкай хвормай могуць быць

узорам для маладых бел. поэтаў у Зах. Беларусі і што рэд. „Калосься“ вельмі добра робіць, перадрукоўваючы іх хоць часткова і дае такім чынам магчымасць шырэйшым масам пазнаёміца з творчасцю савецкіх беларускіх песьняроў.

У аддзеле навуковых артыкулаў зъмешчаны цэнны рэфэрат кс. Ад. Станкевіча аб сэв. п. праф. Бр. Эпімах-Шыпіле, які выйшаў ужо асобнай кніжыцай і аб каторай будзем пісаць пасля, а так-жа артыкулы др. Ст. Грынкевіча аб харкторы Беларусаў, артыкул др. Я. Станкевіча п. н. „Асабовыя назовы па бацьку ў Беларусаў“ і вельмі цікавы арт. інж. А. Клімовіча аб скасаваныні паншчыны на Беларусі.

У хроніцы цікавы агляд беларускае кінэматографіі ў БССР і шмат іншых вестак. Апроч таго ёсьць аддзел кнігапісу і з жалобнай карты.

Агулам часапіс, як вонкава, так і зъместам, прадстаўляеца вельмі паважна і дзеля гэтага „Калосьсе“ павінен мець у сябе кожны беларус, а асабліва інтэлігент. я—н.

„Студэнцкая Думка“ — časapis biełaruskaha studentvta — № 1 (15). Vilnia, Červień 1935. Redahuje Red. Kalehija. Adkazny redaktar-vydaviec M. Jakimiec. 32 bač. 8°. Cena numaru 50 hr. Adres Redakcji: Vilnia, Filareckaja 22—2.

Časapis na vonki vyhľadaje pavažna, u žmieście pobač z hlybokimi dumkami, mnoha jośc supiarečnaściaū i naiuñaści. Da dobrych artykułaū należać: „Što rabić“ i „Žančyna ū biełuskaj litaratury“ M. Milučanki. Paezija ūbohaja, vyciskanaja z vialikim nakładam času. Pieršaje miesca ū hetym należyć S. Sarocy. Mpaiyiadańie J. Buraka „Jaje vočy“ — hniłoje, biaz-ideovaje i zusim nie na miescy. Najbolš nielohičnaściaū maje pieršy artykuł, u jakim redaktary „St. Dumki“, sčviardžajučy „üpadač čužoj arjentacyi“, biez patreby bjucca ū adčynienyja džviery: ci-ž „čužackaja aryjentacyja“ ū starejšym „padtruchleūšym“ hramadzianstvie stvaryla Akt 25.III? Abo, što mohuć zakinuć redaktary „Stud. Dumki“ svajmu-ž Biełaruskamu Stud. Sajuzu, jaki chiba-ž nia dzieła „čužackaj aryjentacyi“ stała ačyščaūsia, jak ad „komikaū“, tak i ad polonafiliā? Dy navat u Savietachсотni studentaū biełarusaū ssylajucca na katarhi za niezaležnickuju rabotu. Samastojnaja ideja maje svaje ach-viary i svaičh herojaū u prošlaści, a šmatlikich i viernych starońikaū u sučasnaści, a kali chto praz evolucyju ci „revaluacyju“ pad bieł-čyrvona-bieły ściah prylučajecca, to tym lepš... Dyk monopolistyčnyja miny redaktaroў „St. D.“ zusim lišnija.

Z hetaha-ž pieršaha artykułu vyhľadaje, što „St. D.“ imkniecca pieračyrknuć tradycyjnaje biełaruska-ukrainska-litoušskaje supracoūnictva, kab aslabić i adasobnić biełaruskuju adradženskuju pracu. Dalej redaktary „St. D.“, majuć śmieślaść pisać, što starejšaje hramadzianstva mocna ideoloħična padtruchlela, a jany jaho zamieniać... Voś-ža ci nie za vialiki úziali razhon redaktary „St. D.“, abjaūlajučy siabie pavadyrami...

narodu? Bliżej da rečy bylo-b, kab tyja-ž redaktary bolš zandumalisia ab tym, jak ušviedamić i pryciahnuć da bieł. pracy lehijony niaśviedamaha studenctva ū miascovym universytecie. A ab hetym u „Stud. Dumcy“ nie znachodzim ni słova.

Nie na miescy taksama zaciemka pad artykułam M. Kralenki, u jakoj redaktary „St. D.“—studenty—vučać redaktaroy „Kaloścę“, ludziej, jakija ūžo končyli ūniversytet, što jany mając drukavać u „Kaloścę“.

Ahułam žmiest „Studenckaj Dumki“ slabavaty.

Abs. med. J. Malecki.

Х р о н і к а .

З беларуснага жыцьця.

Засудзілі. 5.VI г. м. Акружны Суд у Вільні пацьвердзіў прысуд Гарадзкога Суду, які засудзіў рэдактара „Новага Шляху“ грам. Ул. Казлоўскага на 3 тыдні арышту і 100 зл. штрафу. 12.VI Віленскі Гарадзкі суд разгледзіўши, справу канфіскаты „Беларускай Крыніцы“ № 4, засудзіў яе рэдактара грам. Я. Пазьняка на 2 тыдні арышту і 100 зл.

Новыя гурткі БІГіК. На пачатку чэрвеня сёлета заснаўся і чакае легалізацыі новы гурток Беларускага Інстытуту Гасп. і Культуры ў в. Пянчыне, Цырынскае вол., Наваградзкага пав. У другой палове чэрвеня адміністрацыйныя ўлады залегалізавалі нядайна заснаваны гурток БІГіК у в. Лядкі, Стайпецкага пав. Гурток гэты ўжо распачаў дзеянасьць і налічае 20 сяброў. Жадаем яму ўдачы ў працы.

Агульны сход БНК-ту. 10.VI сёл. адбыўся агульны сход Бел. Нац. Камітэту, на якім былі прыняты папраўкі да рэгуляміну і бюджет К-ту на 1935-36 г.

Асабістасе. — У палове чэрвеня сёл. быў у Вільні і адведаў некаторые бел. арганізацыі, а так-жа некаторых бел. дзеячоў кс. др. I. Тарасевіч — беларус, які зъяўляўся прафэсарам духоўнай каталіцкай сэмінарыі ў Альтамонту Злуч. Шт. Паўноч. Амэрыкі і цяпер прыехаў на кароткую пабыву ў родны Край.

— 23 і 24 чэрвеня быў у Вільні і адведаў рэд. „Шл. Моладзі“ і БІГіК наш супрацоўнік, малады бел. поэт Язэп Вількоўшчык, каторы стала жыве ў адным з правінцыянальных местаў.

— 28 чэрвеня выехаў у Фінляндыю на лекарскую практику сябра Рэд. Калегії „Шл. Моладзі“ абс. мэд. Я. Малецкі.

Беларуская песньня ў Празе Чэскай і ў польскім радыё.

— 22 чэрвеня сёл. ў Празе Чэскай адбыўся украінска-беларускі канцэрт, у часе якога украінскі хор з учасцем беларусаў і чэскія съпявачкі выканалі цэлы рад беларускіх песняў, якімі прысутная публіка — выдатныя чэскія музыкі,

вучоныя, палітыкі і інш. — была захоплена. Дзеля гэтага беларусы ў Празе Чэскай робяць стараньні, каб увесені сарганізація выключна беларускі канцэрт.

— 26 чэрвеня сёл. Віленская Радыёстанцыя надавала беларускія песні ў выкананыні грам-кі К. Шырміх і бел. хору пад кірауніцтвам грам. Р. Шырмы. Уступное слова сказаў і даваў паясьненіні грам. Ст. Вэнслаўскі. Гэтае выступленыне бел. хору, як і папярэдніе, было ўдалое і трэба толькі пажадаць, каб подобныя выступленыні адбываліся часцей.

Беларуская рапсодыя. Даведваемся, што слáўны кампазытар А. Грэчанінаў нядаўна ў Парыжы напісаў беларускую рапсодыю. Чэсьць яму і слава!

Беларускія матурысты. Сёлета ў Віл. Бел. Гімназіі з 30 асоб дапушчаных да матуральных экзаменаў, матуру атрымалі: Астапчык Аўгена, Буцька Сяргей, Ермалаева Варвара, Еўтухоўская Зіна, Засім Александар, Кавэліч Міхась, Карпюк Уладзімер, Кажанаў Сяргей, Клім Уладзімер, Кульчицкая Ніна, Лазаровіч Аркадзь, Лапіцкі Вадзім, Матэйчук Мікалай, Мядоўскі Станіслаў, Найдзюк Часлаў, Паўльскі Антон, Русецкі Сьцяпан, Семеняка Барыс, Чатырка Ірэна, Шэшка Кастусь, Шляхтун Александар, Шышка Натальля і Ярошка Іван. Апроч названых, некалька беларусаў атрымалі сёлета матуру ў польскіх гімназіях у Вільні і на праўніцы. Жадаем ім усім удачы ў далейшай навуцы і працы на карысць Беларусі.

Агульны сход віл. гуртка ТВШ. 10.VI.35 г. адбыўся агульны гадавы сход сяброў Віленскага Цэнтральнага Гуртка Т-ва Беларускай Школы, на якім быў выбраны ўрад гуртка ў наступным складзе: старшыня — В. Склубоўскі, віце-старшыня — В. Тумаш, сэкратар — А. Каткавічанка, скарбнік — М. Шчорс, вольны сябра — М. Якімец, і Наглядная Рада ў складзе: Паўловіч, Манцэвіч і Асаевічанка.

Агульны сход Бел. Дарадзейнага Т-ва. 16 чэрвеня сёл. у залі бел. гімназіі адбыўся агульны гадавы сход Бел. Дарадзейнага Т-ва ў Вільні, на якім быў выбраны новы ўрад Т-ва на чале з грам. Я. Шнаркевічам, а так-жа Рэв. Камісія.

Экскурсія на возера Нарач. Беларускі Студэнцкі Саюз арганізуе экспурсію сяброў і сымпатыкаў БСС на возеры: Нарач, Мястра, Баторын. Зборка дня 13 ліпня ў Новым Мядзеле на рынку (перед касьцёлам) а гадзіне 17. Экскурсія патрывае найменш 3 дні.

СЯБРЫ РЭДАКЦЫЙНАЕ КАЛЕГІІ:
Ізабэля і Альфонс Шутовічы і Язэп Малецкі.

Рэдактар Язэп Найдзюк

Выдавец Янка Багдановіч

Usiačyna.

U Polšcy pašla śmierci Marš. J. Piłsudskaha, jaho miesca, jak hieneralnaha inspektara armii, zaniau hien. Rydz Śmigły, a kiraūnikom Ministerstva Vajskovych Spraū naznačany hien. Kaspšycki. — 26.VI Sojm hałasami pasłoū klubu BB pryniau novuju vybarnuji ardynacyju ū Sojm i Senat, pavodle jakoje kandydatau u Sojm buduć vystaūlać pradstaūniki samaūradaū i niekatorych arhanizacyjaū, a nia partyi palityčnyja, jak bylo dahetul. Pasłoū, pavodle jaje, budzie 208, senataraū 90, z jakich 30 budzie naznačać Prezydent, a reštu buduć wybirać zaślužanyja — adznačanyja arderami — hramadzianie. 27.VI pryniau Sojm vybarnuji ardynacyju Prezydenta. — Novyja vybarnyja zakony badaj zusim pazbaūlajuć biełarusaū mahčymaści mieć svaich pradstaūnikoū u Sojmie i Senacie.

U SSRR jznoū zmieny. Sioleta ū m-cy lutym u Maskvie, na kanhresie kaľhašnikaū, ścvierdžana, što kolektyvizacyja vioski niemahčymaja. Pašla hetaha pajavilisia ū hazetach vieski, što Stalin tak-ža proci kolektyvizacyi, bo na hetym wielmi mnoga cierpić dziaržava. Dziedza hetaha kaľhašnikam dažvoldena mieć svaju chatu, chleū, humno, sad, kusok ziamli pad aharod, 1 karovu, 2 śviniej, 15 parasiat, 3 cialat, 15 aviec i nieahraničanuju kolkaść chatnich ptušak. Jak widać, pačałosia adstupleńnie ad kolektyvizacyi, jakaja daviała sielsku haspadarku da ruiny.

U m-cy červieni vykryta ū Maskvie tajnaja terorystičnaja arhanizacyja, na čale jakoje byccam stajaū sekretar Centraln. Vykanaūčaha Kamitetu Jenukidze, najbliżejšy przyjaciel Stalina, stary i wielmi zaślužany kamunistyčny dziejač. Hetaja tajnaja arhanizacyja mieła na mécie naūpierad zabić Stalina. Adnak da hetaha nie dajšlo i Jenukidze dy jšče 30 kamunistoū apynulisia ū vastrozie. Aryštavana tak ža żonka Lenina N. K. Krupskaja-Uljanava, jakaja byccam taksama naležala da vykrytaj tajnaj arhanizacyi. Pašla hetaha ražviazana byla tak-ža arhanizacyja starych balšavikou u Maskvie. Charakterna tak-ža, što najvialikšy sav. poet M. Horki papaū u niałasku Stalina i jemu sav. ułada nie pazvoliła vyjechać u Paryž na kanhres kamunistyčnych piśmieňnikaū. Taja-ž ułada nie pazvoliła tak-ža vyjechać zahranicu b. kamisaru zahranič. spraū SSRR Čičerynu. U Novarasiejsku terorysty zabili słaūnaha kamisara Antipova.

Jak bačym, u SSRR niama dabra i spakoju.

U Narvehiju pryjechaū niadaūna b. sawiecki kamisar Trocki, jaki nijak nia moža znajsi sabie měsca prabyvańnia.

Niamieččyna dahavaryłasia z Anhlijaj i ciapier užo budzie zbroicca i na mory, jak hetu robić na suchapućci, pamima taho, što niadaūna z pryčyny ūzryvu ū fabrycy amunicicyi ū Reinsdorfie zhinuła 60 asob i 450 ranienia.

Ziemlatrasieńnie. U krasaviku naviedała strašnaje ziemlatrasieńnie vostraū Farmozu. U časie ziemlatrasieńnia zhinuła 3,185 asob, raniena bolš 10,000 asob i razvalena 15,292 budynki. Jašče strašnijejšaje ziemlatrasienie naviedała ū cervieni Beludžystan, dzie zhinuła 60.000 asob

U Francyi ūrad Flandina padaüsia ū adstaŭku. Na čale novaha ūradu ciapier staić Laval. Tam-ža niadaūna adbyłosia paśviačeńnie najvialikšaha karabla „Normandija“ jaki moža viažci bolš 2000 pasažyraū majučy 1,250 asob absluhi. Karabiel hety z Francyi ū Ameryku pierapłyū za 4 dni 11 hadzin i 30 min., a z Ameryki ū Francyju za 4 dni 3 hadz. i 28 min. i hetym samym pabiū rekord skoraści płavańia karabloū. „Normandija“ maje wielmi pryožyja kabiny, kaplicu, balovuju zalu, harod, płyvalniu, teatr i inšyja vyhody. Daūžynia daje 314 metraū, a šyrynia 36 metraū.

U Anhlii taksama zmianiūsia ūrad. Miesca dasiulešniah premjera Mac-Donalda zaniau Baldvin, heta adnak nie zmianiaje dasiulešnijaj palityčnaj linii anhl. ūradu. Tam-ža pamior słauňy pałkoūnik Lawrance, katory mnoha dzie pad roznymi prybranymi prožviščami vyklikau revalucyi i ūžo fikcyjna pamiraū 3 razy. Dziela hetaha ciapier nichto ū jahonuju śmierć nia vieryć, bo dumajuć, što jon akažaccia ū Abisinii, jakoj zdajecca choča pamahčy Anhlija ū zmahańi z Italijaj.

ПАШТОВАЯ СКРЫНКА.

К. Ясь — вічу, М. Мяце — цы. Шчыра дзякуем за мілья пісмы і жадаєм удачы ў навуцы. Просьбу споўнілі. Цешымся, што Вы з намі. Прывітальнелі!

Ул. Сако — чу. Высылаем Вам толькі № 6 будзем высылаць далейшыя; ранейшых нямае ужо. „Пшэказ“ далучаем і чакаем на падпіску.

J. R. Vieršy słabyja chvormaj. Paprobuje pisać prozaj, moža lepš budzie ūdavaccia, bo zdolna da pisanija jość. Pišecie!

J. Kurdz — ку. Ciešymisia, što Vy paznalisia na „KSM“, „ZWM“ i „Strzelcu“ i radzim zalažyć hurtok Blelaruska - Instytutu Hespačarki i Kultury statut i instrykcyju jakoha vysylajem Žadajem udečy!

A. Spiru — вічу. Vieršy słabyja, ale jość nadzieję, što kali Vy budziecie nad sobą pracavać, будую macnieshyja. Karespondencyju pastarajem-sia vykarystać, „Slach Mol.“ budziem vysylać čekajućy na padpisku

Стасюку Кісламу. Шчыра дзякуем за добрыя слова. Апавяданьне як бачыце друкуем. Проза ў Вас лепш выходзіць як верши. Зьвярнене ўвагу на нашы папраўki і на чысьціню беларускае мовы ў сваіх далейшых творах. Пазычаць knižak z Víl'ni nima magčymaszczi.

Якубу Рамалё — чу. Дзякуем за пажаданьне і прывіtальне. Верши, на жаль, слабы і да друку не падходзяць. Больш чытайце беларускіх knižak і працујце над сабой.

Янку Ратаю. Апавяданьне Ваша можна быўс-б надрукаваць, але яго вельмі многа трэба папраўляць. У будучыні, калі будзе моі крыху свабадней з месцам, надрукую. Верш слабы, піšyце lepsh prozaj, адначасна працуочы над сабой.

Хромічу. Верш даволі арыгінальны, але слабы. Paprobuje písacь prozaj.

A. Miliučiu. Верши ў падпіsku atrymalі, дзякуем. Будзем па-крысе друкаваць. Aдносна цэнзуры нічога ня можам парадзіць...